



## Другая Сесія Вярхоўнага Совета БССР першага склікання

Пасяджэнне 26 ліпеня 1939 года

# Спрэчкі па дакладу тав. Сцяпанава аб дзяржаўным бюджэце БССР на 1939 год

## Прамова дэпутата Д. Ф. МАРКІНА

Таварышы дэпутаты Вярхоўнага Совета БССР. Прыведзены ў дахах Наркамфіні на БССР цыфры бюджета з усёй яснасцю адлюстроўваюць фінансовую і гаспадарчую магутнасць і багадайную творчую магутнасць нашай Беларускай республікі. Гэтыя цыфры паказваюць, што з года ў памяшанію багатай, чыніміца мацерыяльных добрабыт намагаюцца народ, рабочыя яго культуры ўзвышаюць.

Прадстаўлены на зацвярдзеніе Другой Сесіі бюджет нашай республікі з'яўляецца памятнай зборы ажыццяўленія задач, пастаўленых перад савецкай краінай у праціў стаційскай напіголы. Бюджет будзе з'яўляцца стымулам для далейшага ўзімку і развиція ўсіх галін нашай народнай гаспадаркі, росту культуры і добрабыту савецкага народа, умнажаніем агульнолітніх соніцыйскіх дзяржаўных.

Цыфры бюджета БССР на 1939 год адлюстроўваюць штодзённыя планы вэлікага калгаса ў памятнай зборы ажыццяўленія задач, пастаўленых перад савецкай краінай у праціў стаційскай напіголы. Бюджет будзе з'яўляцца стымулам для далейшага ўзімку і развиція ўсіх галін нашай народнай гаспадаркі, росту культуры і добрабыту савецкага народа, умнажаніем агульнолітніх соніцыйскіх дзяржаўных.

Бюджэт БССР на 1939 год з усёй яснасцю паказвае, што канану ў вечасці былых калгасаў — гэта калонія парызанаў. Пад краўніцтвам партыі Леніна — Сталіна, пад геніальным вадзіцтвам мудрага правадыра народу таварыша Сталіна Беларусь стала індустрыялізаванай, аграрнай, квітнечай республікай.

Орденацкая Соніцыйскія дзяржаўныя Беларусь, сапраўдна соніцам Сталінскай Канстытуцыі, горді стаці, як робілі сары роўныя адзіннікі — брачных раслібак, з'яўляючыся наядзенымі фармістамі СССР на яго заходніх граничах. Усё гэта выканае ў працоўных беларускіх парызанах, пачынаючы з саюзаў савецкай гаспадаркі і бяскоічнай рабочай і шахтнай звязку.

Рашэнні XVIII палітычнага з'езда, на аснове якіх прыняты законы III Сесіі Вярхоўнага Совета СССР, абавязуваюць кожнага партыйнага і непартыйнага большшынства, усё вишэй і вишыні чыніміца стаханоўскіх рухаў і працоўнайнасці працоўнікаў, усё больш збліжэніе сабекошт працоўнікаў. Як разъяснілі з'езду, у краіне працоўніцтва магутны роскvet працоўніцтва, стаць сельскай гаспадаркі і ўсіго эканомічнага жыцця.

Рашэнні XVIII палітычнага з'езда, на аснове якіх прыняты законы III Сесіі Вярхоўнага Совета СССР, абавязуваюць кожнага партыйнага і непартыйнага большшынства, усё вишэй і вишыні чыніміца стаханоўскіх рухаў і працоўнайнасці працоўнікаў, усё больш збліжэніе сабекошт працоўнікаў. Як разъяснілі з'езду, у краіне працоўніцтва магутны роскvet працоўніцтва, стаць сельскай гаспадаркі і ўсіго эканомічнага жыцця.

Мы і ўсё наша шчаслівасць рабкіма, расцівіле і савецкое Палессе. На быльших нештрафных падзеях, дзе раней былы толькі дзікі зверы, зара згучылі 900 магутных трактараў, 122 камбайні, ўбраць былагты ўраджай.

Як і ўсё наша шчаслівасць рабкіма, расцівіле і савецкое Палессе. На быльших нештрафных падзеях, дзе раней былы толькі дзікі зверы, зара згучылі 900 магутных трактараў, 122 камбайні, ўбраць былагты ўраджай.

Задытам быў да разъясніці сельскім Палесці. Ціпер німа «валенштук», а ён роўнадырны грамадзінік СССР, і смысль з гонацісці вымушаемі гэтае слова. Мы дапер поўнымі гласамі сказываем: «Я днігі такай страты не знаю, где так вольно дышці чалавек».

Вёльзя і радзымыя гучанія гучанікі на фабріках і заводах, вагонах, на паліх Савецкага Палессе, песні ёлі заможныя яго чалавекі. Ціпер німа «валенштук», а ён роўнадырны грамадзінік СССР, і смысль з гонацісці вымушаемі гэтае слова. Мы дапер поўнымі гласамі сказываем: «Я днігі такай страты не знаю, где так вольно дышці чалавек».

Задытам быў да разъясніці сельскім Палесці. Ціпер німа «валенштук», а ён роўнадырны грамадзінік СССР, і смысль з гонацісці вымушаемі гэтае слова. Мы дапер поўнымі гласамі сказываем: «Я днігі такай страты не знаю, где так вольно дышці чалавек».

Задытам быў да разъясніці сельскім Палесці. Ціпер німа «валенштук», а ён роўнадырны грамадзінік СССР, і смысль з гонацісці вымушаемі гэтае слова. Мы дапер поўнымі гласамі сказываем: «Я днігі такай страты не знаю, где так вольно дышці чалавек».

Задытам быў да разъясніці сельскім Палесці. Ціпер німа «валенштук», а ён роўнадырны грамадзінік СССР, і смысль з гонацісці вымушаемі гэтае слова. Мы дапер поўнымі гласамі сказываем: «Я днігі такай страты не знаю, где так вольно дышці чалавек».

Задытам быў да разъясніці сельскім Палесці. Ціпер німа «валенштук», а ён роўнадырны грамадзінік СССР, і смысль з гонацісці вымушаемі гэтае слова. Мы дапер поўнымі гласамі сказываем: «Я днігі такай страты не знаю, где так вольно дышці чалавек».

Задытам быў да разъясніці сельскім Палесці. Ціпер німа «валенштук», а ён роўнадырны грамадзінік СССР, і смысль з гонацісці вымушаемі гэтае слова. Мы дапер поўнымі гласамі сказываем: «Я днігі такай страты не знаю, где так вольно дышці чалавек».

Задытам быў да разъясніці сельскім Палесці. Ціпер німа «валенштук», а ён роўнадырны грамадзінік СССР, і смысль з гонацісці вымушаемі гэтае слова. Мы дапер поўнымі гласамі сказываем: «Я днігі такай страты не знаю, где так вольно дышці чалавек».

Задытам быў да разъясніці сельскім Палесці. Ціпер німа «валенштук», а ён роўнадырны грамадзінік СССР, і смысль з гонацісці вымушаемі гэтае слова. Мы дапер поўнымі гласамі сказываем: «Я днігі такай страты не знаю, где так вольно дышці чалавек».

Задытам быў да разъясніці сельскім Палесці. Ціпер німа «валенштук», а ён роўнадырны грамадзінік СССР, і смысль з гонацісці вымушаемі гэтае слова. Мы дапер поўнымі гласамі сказываем: «Я днігі такай страты не знаю, где так вольно дышці чалавек».

Задытам быў да разъясніці сельскім Палесці. Ціпер німа «валенштук», а ён роўнадырны грамадзінік СССР, і смысль з гонацісці вымушаемі гэтае слова. Мы дапер поўнымі гласамі сказываем: «Я днігі такай страты не знаю, где так вольно дышці чалавек».

Задытам быў да разъясніці сельскім Палесці. Ціпер німа «валенштук», а ён роўнадырны грамадзінік СССР, і смысль з гонацісці вымушаемі гэтае слова. Мы дапер поўнымі гласамі сказываем: «Я днігі такай страты не знаю, где так вольно дышці чалавек».

Задытам быў да разъясніці сельскім Палесці. Ціпер німа «валенштук», а ён роўнадырны грамадзінік СССР, і смысль з гонацісці вымушаемі гэтае слова. Мы дапер поўнымі гласамі сказываем: «Я днігі такай страты не знаю, где так вольно дышці чалавек».

Задытам быў да разъясніці сельскім Палесці. Ціпер німа «валенштук», а ён роўнадырны грамадзінік СССР, і смысль з гонацісці вымушаемі гэтае слова. Мы дапер поўнымі гласамі сказываем: «Я днігі такай страты не знаю, где так вольно дышці чалавек».


Задытам быў да разъясніці сельскім Палесці. Ціпер німа «валенштук», а ён роўнадырны грамадзінік СССР, і смысль з гонацісці вымушаемі гэтае слова. Мы дапер поўнымі гласамі сказываем: «Я днігі такай страты не знаю, где так вольно дышці чалавек».

Задытам быў да разъясніці сельскім Палесці. Ціпер німа «валенштук», а ён роўнадырны грамадзінік СССР, і смысль з гонацісці вымушаемі гэтае слова. Мы дапер поўнымі гласамі сказываем: «Я днігі такай страты не знаю, где так вольно дышці чалавек».

Задытам быў да разъясніці сельскім Палесці. Ціпер німа «валенштук», а ён роўнадырны грамадзінік СССР, і смысль з гонацісці вымушаемі гэтае слова. Мы дапер поўнымі гласамі сказываем: «Я днігі такай страты не знаю, где так вольно дышці чалавек».

Задытам быў да разъясніці сельскім Палесці. Ціпер німа «валенштук», а ён роўнадырны грамадзінік СССР, і смысль з гонацісці вымушаемі гэтае слова. Мы дапер поўнымі гласамі сказываем: «Я днігі такай страты не знаю, где так вольно дышці чалавек».

Задытам быў да разъясніці сельскім Палесці. Ціпер німа «валенштук», а ён роўнадырны грамадзінік СССР, і смысль з гонацісці вымушаемі гэтае слова. Мы дапер поўнымі гласамі сказываем: «Я днігі такай страты не знаю, где так вольно дышці чалавек».



Калі ў буржуазных краінах падаткі, або павелічэнне ў парыўнанні з 1938-м, якіх вісць ярам на шыі працоўных, голам на 61,5 проц.

На быльых балотах калгасы атрымліваюць вышыні балотаў.



